



# Асноўныя праблемы чалавецтва



## Рост колькасці насельніцтва

У пачатку 21 ст. насельніцтва Зямлі дасягнула 7 млрд. чалавек, і чакаецца, што праз 50 гадоў яно стане прыкладна 10-11 млрд. Асноўнымі праблемамі будучы недахоп пітной вады і зямлі для вытворчасці ежы.



## Беднасць і няроўнасць

Сёння амаль 25% насельніцтва Зямлі жыве на менш, чым на адзін даляр у дзень. Няроўнасць па-ранейшаму застаецца сур'ёзнай перашкодай на шляху да ўстойлівага развіцця. Сусветная супольнасць ставіць перад сабой задачу знізіць напалову колькасць людзей, якія жывуць на менш, чым на 1 даляр у дзень, а таксама колькасць тых, хто пакутуе ад сістэматычнага недадання.




## Прадукты харчавання і сельская гаспадарка

Змяншэнне коштаў на прадукты харчавання за апошнія трыццаць гадоў спрыяла павышэнню росту спажывання, але у многіх раёнах свету зямельныя плошчы, прыдатныя для сельскагаспадарчай дзейнасці, вельмі абмежаваныя, а стварэнне новых аказвае разбуральнае ўздзеянне на экасістэмы. У будучыні павелічэнне вытворчасці харчовых прадуктаў не варта ажыццяўляць за кошт разбурэння прыроды. У наступныя гады неабходна дамагчыся значнага запаволення тэмпаў страты біяразнастайнасці.



## Пітная вада

Адсутнасць пітной вады ў многіх раёнах свету з'яўляецца перашкодай для ўстойлівага развіцця. Чакаецца, што пры цяперашніх тэмпах развіцця да 2025 г. кожны другі чалавек на планеце будзе адчуваць недахоп вады. Сусветная супольнасць імкнецца ў бліжэйшы час знізіць напалову колькасць людзей, якія не маюць доступу да чыстай пітной вады і пазбаўленыя асноўных гігіенічных умоў.



## Здароўе

Большасць смяротных выпадкаў у краінах, якія развіваюцца, можна прадухіліць. У наступныя гады чалавецтву варта засяродзіць увагу і вылучыць сродкі на барацьбу з хваробамі. Непасрэднай задачай з'яўляецца зніжэнне на 2/3 ў параўнанні з узроўнем 2000 года ўзроўню смяротнасці сярод дзяцей да 5-гадовага ўзросту і на 3/4 – сярод парадзіх.



### Энергія

Спажыванне ўсіх відаў энергіі бесперапынна ўзрастае. Аблягчэнне доступу да надзейных, устойлівых і экалагічных крыніц энергіі, а таксама стварэнне нацыянальных праграм энергетычнай эфектыўнасці будзе асабліва важнай задачай на наступныя 10-15 гадоў.



### Лясы

Плошча лясоў у свеце памяншаецца перш за ўсё з-за развіцця сельскай гаспадаркі. Задачай велізарнай важнасці ў бліжэйшыя гады будзе паляпшэнне ўзнаўлення і кіравання ляснымі масівамі.



### Змена клімату

Спажыванне нафты пастаянна ўзрастае. Сусветная супольнасць усведамляе неабходнасць прыняцця нормаў выкідаў парніковых газаў у развітых краінах. Сусветная супольнасць вызначае ў якасці непасрэдных задач, якія стаяць перад чалавецтвам, наступныя:

- неабходнасць лепшага разумення Канцэпцыі ўстойлівага развіцця і ўмацавання адпаведных інстытутаў на міжнародным, рэгіянальным і нацыянальным узроўнях;
- далейшае зацвярджэнне ролі грамадзянскай супольнасці і заахвочванне партнёрскіх ініцыятыў паміж прыватным і грамадскім сектарамі.